



с. 5

Кто у руля
в «Жгунском»?



с. 8


Зарево над
цехом.



с. 11

Несбывшиеся
надежды
гастарбайтера.

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года



№ 84 (10805)

ДОБРУШСКИ КРАЙ

10 лістапада
2018 года

Субота

+ ТВ
Реклама

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Время зимних шин



Добрушанин Александр Прокопов (на снимке справа) в минувшую пятницу ранним утром приехал на шиномонтаж. Говорит: жена в Интернете просмотрела ролик об аварии в Светлогорском районе. Из-за наледя фуру развернуло поперек моста. Супруга заявила: на безопасности не экономят.

– Не стал дожидаться устойчивой морозной погоды или первого снега, – признается он. – К тому же, сейчас и очереди в шиномонтаже нет.

Точки зрения Александра придерживается и предприниматель Алексей Кравцов (на снимке слева). И даже не потому, что массовый переход автолюбителей на зимние шины обеспечит его шиномонтаж

работой. Изучая азы профессии, он не раз слышал от опытных коллег: летняя резина уже при плюс двух градусах перестает выполнять свою функцию и теряет сцепление с дорогой. Отсюда – и печально известные «дни жестянщика».

Такая сознательность автолюбителей района не может не радовать сотрудников Госавтоинспекции. Начальник ОГАИ Николай Мостовенко участников дорожного движения настраивает не дожидаться 1 декабря – крайней даты обязательного оборудования автомобилей зимними шинами. Нынешняя погода с ежедневными туманами и утренними заморозками не лучшим образом влияет на дорожное покрытие. На нем нередко образуется наледь.

– В зимнее время количество дорожно-транспортных происшествий возрастает на 20-25 процентов, – знакомит он со статистикой. – Причина такого всплеска ДТП – использование летних или так называемых всесезонных шин. Так что советуем «обувать» машину по сезону.

Как выяснилось, за неделю до начала декабря добрушские госавтоинспекторы планируют провести профилактическую акцию по разъяснению норм и правил использования зимних шин. Мер административного воздействия к водителям пока обещают не принимать, ограничившись «профилактикой».

Сергей МИХАЙЛОВ
Фото Евгения УСТИНОВА

Вестки з месцаў

“Разьбяр” з электронным кіраваннем

У тэхнічным парку прыватнага прадпрыемства “Правадзія” – папаўненне. Побач з абсталяваннем для шырокафарматнага друку і плотэрнай рэзкі з’явіўся сучасны 3D-фрэзер з лічбавым праграмным кіраваннем. Адметна, што навічка – вынаходніцтва кіраўніка прадпрыемства Аляксандра Хутарцова.

– Вузлы для агрэгата заказваў па пошце з розных краін, – расказвае Аляксандр. – Вывучаў літаратуру, раіўся з “кулібінімі” на форумах у Інтэрнэце. Амаль год занялі зборка і настройка фрэзера. Пакуль можам працаваць з дрэвам, аргшлом, пластыкам, мяккімі металамі. У перспектыве – выраб рэльефных паверхняў на жалезе.

Па словах суразмоўцы, механічны “разьбяр” цалкам не заменіць чалавечыя рукі. Стварэнне 3D-мадэлі на камп’ютары ў спецыяльнай праграме займае нямала часу. Затое потым можна выпускаць вырабы ў неабмежаванай колькасці. Дарэчы, для спробы на фрэзеры з сасновай дошкі Аляксандр выразаў аб’ёмны герб Добруша.

Сяргей ВОЛЬГІН

Маршрутамі бяспекі

У раёне стартуе прафілактычная акцыя “Не прапаякй сваё жыццё!” Мэта – недапушчэнне пажараў і гібелі людзей ад агню з-за неасцярожнасці пры курэнні, паведамлі ў райаддзеле па надзвычайных сітуацыях.

За тры тыдні ўздэльнікі акцыі маюць намер навучыць “пажарнай грамаце” як мага больш жыхароў раёна. Работнікі райаддзела па надзвычайных сітуацыях і актывісты маладзёжнай грамадскай арганізацыі выратавальнікаў-пажарных разам з пасажырамі грамадскага транспарту праедуць па “Маршруце бяспекі”. Таксама наведваюць працоўныя калектывы, установы адукацыі раёна. У планах – абмен цыгарэт на больш карысныя рэчы, правядзенне адкрытых дыялогаў і конкурсаў. Фінальны этап акцыі пройдзе на прыканцы лістапада ў адным са шматлюдных месцаў райцэнтра.

Людміла ФЁДАРАВА

ISSN 2073-1000



погода

Долгота дня 8.53
Луна

10 ноября – в Стрельце,
11, 12, 13 – в Козероге



Первая четверть
15 ноября

11 ноября

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4

Сплошная облачность.
Без осадков.

Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.

12 ноября

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ 0...+2

Ясно.
Без осадков.

Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.

ПОСТФАКТУМ

В честь Октября

Без лозунгов и транспарантов, но с цветами накануне праздника Октябрьской революции собрались у памятника Ленину члены районной организации КПБ, представители предприятий и организаций Добруша.

Несмотря на развал Советского Союза, пересмотр исторических событий вековой давности в некоторых странах, в Беларуси 7 ноября по-прежнему остается праздником, отметила в своем выступлении первый секретарь райкома Коммунистической партии Екатерина Болюнова.

О том, что сегодняшняя жизнь основывается на достижениях Великого Октября, говорил

один из старейших коммунистов района Александр Паруков.

– Мы должны сказать «спасибо» людям той эпохи за сегодняшнюю свободу, возможность бесплатно учиться и лечиться, – подчеркнул он. – Благодаря революции, человечество вышло в космос, совершило рывок в научно-техническом развитии. Об этом нужно помнить и рассказывать потомкам.

О свершениях Октября и работе по патриотическому воспитанию школьников во время своей работы рассказала ветеран педагогического труда Валентина Бондарева. К подножью памятника легли цветы.

Сергей ЧАЙДАК
Фото автора



УРАДЖАЙ-2019

Зямля аддзячыць



Назіраючы, з якім майстэрствам вядзе па полі трактар Рыгор Цяленчанка (на здымку), разумееш: у кабiне сапраўдны прафесіянал. Зараз работнік ААТ “Жгунскае” працуе на падняцці зябліва. Кажа: заняты на гэтых работах без малога два месяцы. Як толькі ў гаспадарцы скончылася жніво, тут распачаўся чарговы круг палявых работ.

Перад вопытным механізатарам як на далоні – плошча ў 40 гектараў. Пажня падказвае: нядаўна тут расла пшаніца. Пасля пяцікорпуснага плуга за трактарам цягнецца чорнае палатно глебы, на якое зляццелася шмат птушак.

Галоўны аграном гаспадаркі Павел Шаронаў якасцю ворыва задаволены.

– Будучы ўраджай вызначаюць шматлікія фактары. Адзін з іх – апрацоўка глебы, ад якой залежыць да 25 працэнтаў ураджайнасці сельгаскультур, – кажа спецыяліст. – Разумею: аптымальныя тэрміны правядзення ворыва дазваляюць захаваць вільгаць у глебе, знізіць засмежанасць палёў, атрымаць максімальную аддачу ад мінеральных і арганічных тукаў.

Па словах галоўнага спецыяліста, на падняцці зябліва ў гаспадарцы працуюць тры механізатары: Рыгор Цяленчанка, Юрый Тараеў і Аляксандр Якавенка. Калі надвор’е не падвядзе, не будзе перабоеў з палівам, плануецца выканаць гэту работу на плошчы 2500 гектараў.

У сярэднім, за дзень трактар апрацоўвае каля 10 гектараў плошчы. Юрый Тараеў на энергана-сычанай тэхніцы падымае да 30 гектараў зябліва.

Пакуль гутарылі з галоўным аграномам, Рыгор Цяленчанка, зрабіўшы круг па полі, вяртаецца да зыходнай кропкі, каб прадоўжыць ворывыя работы. Восеньскі дзень, вядома ж, год корміць.

Леанід ДУБОУСКИ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЮТ

О традициях народа и делах житейских

Во время прошедшего в октябре единого дня информирования населения представители райисполкома, служб и организаций района встречались с коллективом средней школы №2 Добруша. Заинтересованный разговор с членами информгруппы во главе с заместителем председателя райисполкома Русланом Сикорским по основной теме – о традициях белорусского народа, сохранении и развитии национальной культуры – постепенно перетек на обмен мнениями о делах житейских.

Больше всего замечаний и вопросов педагогов и технических работников учреждения образования пришлось

парировать коммунальщикам. Так, осенняя непогода вновь обострила тревоги жителей городских улиц Пролетарская и Лесная, что в районе фарфорового завода, по поводу состояния проезжей части улиц. Неоспоримый факт: при фактическом отсутствии средств на ремонты дорог коллектив «Добрушского коммунальщика» при поддержке районных властей весной и летом все же изыскал возможность для подсыпки названных улиц вторичным щебнем и другими материалами. Насколько регулярно грейдировается проезжая часть городских улиц? – таким был вопрос горожан.

Как сообщила генеральный директор коммунального пред-

приятия Елена Смягликова, грейдирование производится по мере фактического износа покрытия, а также в зависимости от погодных условий.

Прозвучали нарекания участников встречи и на плохое освещение участка дороги, что ведет от бумажной фабрики к бывшему профилакторию бумажников. Как проинформировала руководитель коммунальщика, освещение на этом участке восстановлено.

О теме энергообеспечения улицы Полевой и якобы неудовлетворительном состоянии электрооборудования и установленных электроустройств говорили проживающие в районе Мелиоратор. После дополнительного изучения ситуации

специалисты «Добрушского коммунальщика» пришли к выводу: проводка и автоматы в электроцитах соответствуют требованиям ГОСТов и Правилам устройства электроустановок. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вопрос от жителей улиц дома 38 по улице Полевой и №1 по улице Мелиоративной касался проблем с температурным режимом воды в жилых помещениях. Генеральный директор «Добрушского коммунальщика» Елена Смягликова, не отрицая самого факта, разъяснила: в проектно-сметной документации монтажа системы водообеспечения указанных домов не был предусмотрен циркуляционный насос. Это, по сути, и оказывает влияние на температуру горячей воды, которая бывает ниже установленных параметров. Нанимателям жилья, учитывая это, ежемесячно на 10 процентов снижается сумма оплаты за подогрев воды и на столько же – за водоотведение.

Николай ВЕРЕС

ПРИЕМ

14 ноября
с 14.00 до 20.00
в зале заседаний прием граждан и юридических лиц проведет Ольга Федоровна МОХОРЕВА, председатель райисполкома.

НА СВЯЗИ

12 ноября
с 11.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная линия с участием Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ, заведующего нотариальной конторой Добрушского района.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О важном – на высшем уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане.

После церемонии приветствия и фотографирования глав государств-участников ОДКБ началась сессия Совета коллективной безопасности в узком составе. Стороны рассмотрели актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействия в формате организации на международной арене.

Главы государств на встрече в узком составе также обсудили предложения в отношении кандидатур на пост генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова. Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи президентов.

На пленарном заседании прозвучала информация о текущей деятельности ОДКБ, выполнении прежних решений, а также о приоритетных направлениях деятельности в предстоящий период председательства в организации Кыргызстана. По итогам переговоров подписан ряд международных документов. В числе наиболее значимых – декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявленные лидерами стран «О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций», решения о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера организации, о положении в Центре кризисного реагирования ОДКБ, о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования.

По материалам БелТА